



НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ  
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ

## ПРАГРАМА

Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі

**Вынікі археалагічных даследаванняў  
на тэрыторыі Беларусі ў 2008 годзе**  
(да 225-годдзя з дня нараджэння Зарыяна Даленгі-Хадакоўскага)

Мінск, 15 мая 2009 г.



ДАЛЕНГА-ХАДАКОЎСКИ  
ЗАРЫЯН  
(1784-1825)

Мінск, 2009

*Канферэнцыя праводзіцца ў рамках юбілейных мерапрыемстваў  
з нагоды 80-годдзя заснавання Інстытута гісторыі НАН Беларусі*



*Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю  
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі*

*г. Мінск, бул. Акадэмічная, 1.  
Тэл. +375 17 2841870*

## АРГКАМІТЭТ

### Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2008 годзе»

*Каваленя Аляксандр Аляксандравіч* – акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, дырэктар ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктар гістарычных навук, прафесар (старшыня аргкамітэта);

*Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч* – намеснік дырэктара па навуковай рабоце ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (намеснік старшыні аргкамітэта);

*Жылінскі Марат Генадзевіч* – вучоны сакратар ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

*Ляўко Вольга Мікалаеўна* – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктар гістарычных навук (член аргкамітэта);

*Лакіза Вадзім Леанідавіч* – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (член аргкамітэта);

*Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч* – загадчык аддзела археалогіі сярэднявечага перыяду ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (член аргкамітэта);

### Інфармацыйныя партнёры канферэнцыі

*«Беларускі гістарычны часопіс»*

*Навуковая інфармацыйна-аналітычная газета НАН Беларусі «Веды»*

*Белдзяржстэлерадыё*

## Парадак працы канферэнцыі

*15 мая*

- 9:00 – 9:30 Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі
- 9:30 – 11:15 Пленарнае пасяджэнне
- 11:15 – 11:30 Перапынак
- 11:30 – 13:30 Праца па секцыях. Дзённае пасяджэнне
- 13:30 – 14:30 Абед. Наведванне Археалагічнай навукова-музейнай  
экспазіцыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі
- 14:30 – 17:45 Праца па секцыях. Вячэрняе пасяджэнне
- 17:45 – 18:00 Закрыццё канферэнцыі

### **РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:**

даклады на пленарным пасяджэнні – да 20 хвілін;

выступленне на секцыях – да 15 хвілін;

адказы на пытанні – да 5 хвілін.

### **ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:**

беларуская, руская, англійская.

## ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, вул. Акадэмічная 1, п. 223)

### Адкрыццё канферэнцыі:

Прывітальнае слова акадэміка-сакратара АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ  
НАВУК І МАСТАЦТВАЎ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ, дырэктара ДНУ  
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»,  
доктара гістарычных навук, прафесара  
**Кавалені Аляксандра Аляксандравіча**

### Выступленні з дакладамі:

**1. Левко Ольга Николаевна** – заведуючая Цэнтрам історыі доіндустріальнага грамадства ГНУ «Інстытут історыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктар історыі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічнае даследаванне Орыш к «Дожінкам-2008»*

**2. Лысенко Пётр Фёдорович** – галоўны навучны супрацоўнік, прэзідэнт Полевога камітэта ГНУ «Інстытут історыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктар історыі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Дзейнасць Полевога камітэта Інстытута історыі НАН Беларусі за перыяд з мая 2008 г. па апрэль 2009 г.»*

**3. Петраускас Андрей Валдасович** – старшы навучны супрацоўнік аддзела дрэвнерускай і сярэневековай археалогіі Інстытута археалогіі НАН Украіны, кандыдат історыі (Украіна, Кіев)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні Жытомирскай экспедыцыі на тэрыторыі Дрэвянскай зямлі»*

**4. Лакіза Вадзім Леанідавіч** – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Выратавальныя археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Гродзенскага раёна ў 2008 г.: іх вынікі і значэнне»*

**5. Медведев Александр Михайлович** – заведуючы аддзелам археалогіі сярэневековага перыода ГНУ «Інстытут історыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат історыі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопкі в г. Мінске на ул. Кирилла и Мефодия, 6/8 в 2008 г.»*

## ПРАЦА СЕКЦЫЙ

15 мая 2009 г.

### Секцыя 1.

#### Археалогія першабытнага грамадства

Дзённае пасяджэнне (11:30 – 13:30)

#### Кіраўнікі секцыі:

**Лакіза Вадзім Леанідавіч** – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства, кандыдат гістарычных навук;

**Язэпенка Ігар Мікалаевіч** – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», загадчык сектара навуковых археалагічных фондаў, кандыдат гістарычных навук

**1. Коласаў Аляксандр Уладзіміравіч** – дацэнт УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Новыя матэрыялы па каменнаму веку міжрэчча Сожа і Астра»*

**2. Сідаровіч Вігаль Міхайлавіч** – загадчык вучэбнай лабараторыі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск); **Астраўскас Томас** – Інстытут гісторыі Літвы, доктар гуманітарных навук (Літва, Вільнюс)

Тэма даклада: *«Раскопкі палеалітычнага паселішча Кавальцы-4 у Гродзенскім раёне ў 2008 г.»*

**3. Дробушевскі Александр Иванович** – заведуючы цэнтрам УК «Ветковский музей народного творчества», кандыдат історических наук (Беларусь, Ветка)

Тэма даклада: *«Археологические исследования в Ветковском районе в 2008 г.»*

**4. Лакіза Вадзім Леанідавіч** – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні 2008 г. у НП «Белаежская пушча»*

**5. Калечыц Алена Генадзьеўна** – галоўны навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», доктар гістарычных навук, прафесар (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя раскопкі паселішча Камянюкі-2 (ур. Горы) у Камянецкім раёне»*

**6. Чарняўскі Міхаіл Міхайлавіч** – дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні помнікаў каменнага і бронзавага вякоў 2008 г. на Панямонні і Падзвінні»*

**7. Зайкоўскі Эдвард Міхайлавіч** – старшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных даследаванняў на паўночным захадзе Беларусі ў 2008 г.»*

**8. Разлуцкая Анжела Анатольевна** – маладзшы навуковы супрацоўнік ГНУ «Інститут истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні 2008 года паселення каменнага і бронзавага векоў Комарин-5А на тэрыторыі Рогачэўскага раёна»*

**9. Чарняўскі Максім Міхайлавіч** – навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні 2008 г. на Крывінскім тарфяніку»*

#### **Вячэрняе пасяджэнне (14:30 – 17:45)**

##### **Кіраўнікі секцыі:**

**Шадры Вадзім Іосіфавіч** – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», загадчык сектара эпохі бронзы і жалеза, кандыдат гістарычных навук;

**Калечыц Алена Генадзьеўна** – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», галоўны навуковы супрацоўнік, доктар гістарычных навук, прафесар

**10. Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч** – дактарант ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Некаторыя вынікі палявых археалагічных даследаванняў ва Усходнім Палессі»*

**11. Язэпенка Ігар Мікалаевіч** – загадчык сектара навуковых археалагічных фондаў ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі даследаванняў па паселішчы Камарын-5 Рагачоўскага раёна: сезон 2005–2007 гг.»*

**12. Белявец Вадзім Георгіевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск); **Башкоў Аляксандр Аляксандравіч** – дацэнт УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Брэст)

Тэма даклада: *«Археалагічныя матэрыялы жалезнага веку ў зборах Воўчынскага музея»*

**13. Шадыра Вадзім Іосіфавіч** – загадчык сектара эпохі бронзы і жалеза ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Селішча жалезнага веку на возеры Селява (новыя дадзеныя)»*

**14. Вяргей Валянціна Сяргееўна** – кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў Петрыкаўскім раёне ў зоне будаўніцтва ачышчальных збудаванняў»*

**15. Лакіза Вадзім Леанідавіч** – загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук; **Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч** – дактарант ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук; **Сідаровіч Віталь Міхайлавіч** – загадчык вучэбнай лабараторыі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Выратавальныя даследаванні археалагічнага комплексу каля в. Кавальцы ў зоне будаўніцтва Гродзенскай ГЭС: раскопкі помнікаў Кавальцы 1, 2, 3-Турыст»*

**16. Сідаровіч Віталь Міхайлавіч** – загадчык вучэбнай лабараторыі гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; **Ашэйчык Віталь Уладзіміравіч** – студэнт гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта; **Вашанаў Аляксандр Мікалаевіч** – студэнт гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Мезалітычны комплекс з паселішча Кавальцы 1-ГЭС»*



**17. Лакіза Вадим Леонідовіч** – заведуючы адзелам археалогіі першобытнага грамадства ГНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гісторычных навук; **Панурін Руслан Міхайлавіч** – археолог 1-й поіскавой роты 52 Адрэльнага спецыялізаванага поіскавага батальёна Вааружэнных сіл Рэспублікі Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Нумізматічная калекцыя із палевых ісследаваній 2008 г. в зоне строітельства Гродненской ГЭС»*

**18. Крывальцэвіч Мікалай Мікалаевіч** – дактарант ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Выратавальныя археалагічныя даследаванні ў Беларускім Палессі»*

**19. Зуева Аляксандра Уладзіміраўна** – аспірант Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Беларусь, Мінск); **Каліцкі Шыман** – дактарант Інстытута археалогіі Ягелонскага універсітэта (Польшча, Кракаў)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні на тэрыторыі Ваўкавыскага раёна ў 2008 г.»*

**20. Цімафеенка Ганна Рыгораўна** – аспірант ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя даследаванні ў Жлобінскім раёне 2008 г.»*

**21. Харітоновіч Зоя Анатольевна** – аспірант ГНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопки на городище железного века и средневековья Старый Лепель в 2008 году»*

**22. Вяргун Марыя Іванаўна** – малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных разведак на тэрыторыі Любанскага раёна ў 2008 г.»*

**23. Ткачоў Алег Юр'евіч** – малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Вынікі археалагічных разведак на тэрыторыі Івацэвіцкага раёна ў 2008 г.»*

## Дыскусія.

### Падвядзенне вынікаў працы секцыі 1

## Секцыя 2.

### Археалогія сярэднявечага перыяду

Дзённае пасяджэнне (11:30 – 13:30)

#### Кіраўнікі секцыі:

**Марзалюк Ігар Аляксандравіч** – УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», загадчык кафедры, доктар гістарычных навук;

**Кошман Вадзім Іванавіч** – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук, дацэнт

**1. Воронцова Мария Александровна** – заведующая экспозиционно-выставочным отделом Государственного музея-заповедника «Куликово поле» (Россия, Тула)

Тэма доклада: *«Рельефные поливные изразцы белорусского стиля из раскопок Тулы»*

**2. Манигда Ольга Владимировна** – младший научный сотрудник Института археологии Национальной академии наук Украины (Украина, Киев)

Тэма доклада: *«Сравнение систем заселения Поднепровья и Поднестровья в древнерусское время»*

**3. Лысенко Пётр Фёдорович** – главный научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор; **Дубицкая Наталья Николаевна** – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тэма доклада: *«Поиски местонахождения Берестейской ратуши в 2008 г.»*

**4. Рассадзін Сяргей Яўгенавіч** – прафесар УА «Беларускі тэхналагічны ўніверсітэт», доктар гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопкі і знаходкі на помніках V–XVII стст. у Светлагорскім раёне»*

**5. Марзалюк Ігар Аляксандравіч** – загадчык кафедры УА «Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова», доктар гістарычных навук (Беларусь, Магілёў)

Тэма даклада: *«Вынікі палявых даследаванняў помнікаў археалогіі ранняга жалезнага веку і сярэднявечаўя ў Магілёўскім Падняпроўі і Пасожжы ў 2008 г.»*

**6. Левко Ольга Николаевна** – заведующая Центром истории доиндустриального общества ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук (Беларусь, Минск)

Тэма доклада: *«Исследование русла Замкового ручья на территории Витебска (2005–2008 гг.)»*

**7. Дук Дзяніс Уладзіміравіч** – загадчык кафедры УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Полацк)

Тэма даклада: *«Археалагічныя раскопкі ў Полацку і Полацкім раёне ў 2008 г.»*

**8. Клімаў Марат Васільевіч** – навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Даследаванні ў г. Полацку і г. Дзісне ў 2008 г.»*

**9. Ермохин Максим Валерьевич** – научный сотрудник ГНУ «Институт экспериментальной ботаники Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тэма доклада: *«Применение дендрохронологии для датировки археологических объектов на территории Беларуси»*

### Вячэрняе пасяджэнне (14:30 – 17:45)

#### Кіраўнікі секцыі:

**Мядзведзеў Аляксандр Міхайлавіч** – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», загадчык аддзела археалогіі сярэднявечага перыяду, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

**Клімаў Марат Васільевіч** – ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», навуковы супрацоўнік, кандыдат гістарычных навук

**10. Ганецкая Ірына Уладзіміраўна** – старшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя раскопкі ў Глускім замку ў 2008 г.»*

**11. Метельский Андрей Анатольевич** – старший научный сотрудник ГНУ «Института истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тэма доклада: *«Новые данные о топографии Мстиславля XII–XVIII вв. (историко-археологический анализ)»*

**12. Дернович Сергей Дмитриевич** – младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Исследование территории, прилегающей к дворцу Тызенгаузенов в г. Поставы в 2008 г.»*

**13. Белоусов Алексей Русланович** – консультант Церковно-археологического кабинета Витебской епархии Белорусской Православной Церкви (Беларусь, Витебск)

Тема доклада: *«Археологическое наблюдение при строительных работах 2006–2008 гг. по ул. Толстого, 2–4 в г. Витебске»*

**14. Соловьев Александр Александрович** – научный сотрудник Полоцкого историко-культурного заповедника (Беларусь, Полоцк)

Тема доклада: *«Археологический надзор за прокладкой канализации по ул. Замковый проезд, 10 в г. Полоцке в 2008 г.»*

**15. Макушников Олег Анатольевич** – доцент УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», кандидат исторических наук (Беларусь, Гомель)

Тема доклада: *«Исследования средневековых памятников летописного Гомеля и могильника у д. Мохов Лоевского района в 2008 г.»*

**16. Кенько Павел Михайлович** – младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Археологические исследования на юге Витебской области в 2008 г.»*

**17. Башкоў Аляксандр Аляксандравіч** – дацэнт УА «Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Брэст)

Тэма даклада: *«Археалагічнае даследаванне радавой капліцы Ажэшкаў у в. Заказель Драгічынскага раёна ў 2008 г.»*

**18. Лысенко Пётр Фёдорович** – главный научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», доктор исторических наук, профессор; **Дубицкая Наталья Николаевна** – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«К вопросу об охране Туровского археологического комплекса»*

**19. Томилин Вадим Дмитриевич** – археолог 1-й поисковой роты 52 Отдельного специализированного поискового батальона Вооружённых сил Республики Беларусь (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Захоронения польских военнослужащих, погибших в 1939 г. при обороне г. Кобрин»*

**20. Ганецкая Ірына Уладзіміраўна** – старшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічныя працы па вывучэнню царквы абарончага тыпу ў в. Сынкавічы Зэльвенскага раёна ў 2008 г.»*

**21. Метельский Андрей Анатольевич** – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Радзивилловская Альба XVIII века (археологические исследования 2008 г.)»*

**22. Дернович Сергей Дмитриевич** – младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Результаты археологических исследований в зоне строительства Гребного центра в г. Полоцке (2008–2009 гг.)»*

**23. Бектинсеев Шамиль Иршатович** – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Лучна-I: нумизматические находки 2008 г.»*

**24. Кенько Павел Михайлович** – младший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Археологические исследования селища у д. Гольшаны Ошмянского района Гродненской области в 2008 г.»*

**25. Плавінскі Мікалай Аляксандравіч** – загадчык аддзела археалогіі, нумізматыкі і зброі Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопкі курганнага могільніка Пагошча Браслаўскага раёна ў 2008 г.»*

**26. Кошман Вадзім Іванавіч** – навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі», кандыдат гістарычных навук, дацэнт (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Археалагічны нагляд у гістарычным цэнтры г. Мінска падчас земляных і будаўнічых работ у 2008 г.»*

**27. Заяц Юрий Афанасьевич** – старший научный сотрудник «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Полевые археологические исследования 2008 г. в Старом Лепеле и Минске»*

**28. Ильютик Алла Владимировна** – научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Археологические исследования в Бобруйской крепости и на территории собора Александра Невского»*

**29. Иов Олег Вильгельмович** – старший научный сотрудник ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидат исторических наук (Беларусь, Минск)

Тема доклада: *«Новые археологические исследования в Юровичах Калининковского района и на поселении Чернавчицы на Брестчине»*

**30. Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч** – малодшы навуковы супрацоўнік ДНУ «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» (Беларусь, Мінск)

Тэма даклада: *«Раскопкі курганных могільнікаў у Мінскай і Віцебскай абласцях у 2008 г.»*

### **Дыскусія.**

### **Падвядзенне вынікаў працы секцыі 2**

### **Падвядзенне вынікаў канферэнцыі**

### **Прыняцце рэзалюцыі**

**(17:45 – 18:00)**

**ЗАПРАШАЕМ ПРЫНЯЦЬ УДЗЕЛ У КАНФЕРЭНЦЫЯХ  
АДДЗЯЛЕННЯ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ  
НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІі НАВУК БЕЛАРУСІ»  
У 2009 ГОДЗЕ**

Міжнародная канферэнцыя «**Мастацка-выяўленчыя, арганізацыйна-творчыя і ідэалагічныя праблемы сучаснай беларускай літаратуры ў яе сувязях з грамадскімі практыкамі**». Май 2009. Інстытут мовы і літаратуры ім. Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі. Тел./факс: (017) 284-18-85

Міжнародны коллоквиум «**Проблемы методологии социогуманитарного познания: диалектика и герменевтика**» к 80-летию академика Д.И. Широканова (совместно с УО БГУФК). 14 мая 2009 г. Институт философии НАН Беларусі. Тел.: (017) 284-18-63. Факс.:284-29-25

Міжнародная навука-практычная канферэнцыя «**Антропологическая наука: теория, практика, перспектива**» Минск, 17–19 июня Институт истории НАН Беларусі 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел.: (017) 284-27-96; факс 284-18-70. E-mail: lidij@bas-net.by

Міжнародная навука-практычная канферэнцыя «**Партизанское движение в Беларуси и его роль в разгроме фашистских захватчиков в 1941 – 1944 гг.**» Минск, 25–26 июня, Институт истории НАН Беларусі, 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./факс (017) 284-18-70, 284-24-21. E-mail: ii@history.by

Міжнародная навука-практычная канферэнцыя «**Мировое фольклорное наследие: история, современное состояние, перспективные направления исследования**» июль 2009. Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларусі. Тел./факс: (017) 284-18-81

Міжнародная навука-практычная канферэнцыя «**Навагрудчына: гісторыя і сучаснасць**». Навагрудак. 13 ліпеня 2009. Вярышчкая Тамара Рыгораўна. Т. 8-01597-21470. E-mail: Wtamar@mail.ru

II Міжнародная навука-практычная канферэнцыя «**Минск и минчане: 10 веков истории (к 510-летию получения Минском Магдебургского права)**» Минск, 4-5 сентября, Институт истории НАН Беларусі, 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел. (375-17) 284-16-31, факс: (375-17) 284-18-70. E-mail: pirus@tut.by

Навука-практычная канферэнцыя «**Смаргонскія чытанні – 2009**» у межах Дня беларускай пісьменнасці. 5 верасня 2009. Інстытут мовы і літаратуры ім. Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі. Тел./факс: (017) 284-18-85

Міжнародная навука-практычная канферэнцыя «**Белавежская пушча: гісторыя, прырода, турызм**». в. Каменюкі Каменецкага раёна Брэсцкай вобласці. 18-19 верасня 2009 г., Інстытут історыі НАН Беларусі 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./факс: (017) 284-18-70. E-mail: ii@history.by

Міжнародная навука-практычная канферэнцыя «**Осень 1939 года в исторической судьбе Беларуси**» Минск, 24 сентября 2009 г., Институт истории НАН Беларусі 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39. E-mail: smenic18@mail.ru

Международная научная конференция **«Актуальные проблемы изучения ранней истории славян»** Минск, 29 сентября Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./факс: (017) 284-25-55, 284-18-70. E-mail: ii@history.by

Третий Международный конгресс историков Беларуси **«Историческая наука на переломе эпох: диалог со временем (к 80-летию Института истории НАН Беларуси)»** Минск, 15–16 октября Институт истории НАН Беларуси 220072, Минск, ул. Академическая, 1. Тел./факс: (017) 284-22-55; 284-18-70; 284-18-39. E-mail: smenic18@mail.ru

Международная научно-практической конференции **«Учение В.И.Вернадского о ноосфере и социально-экономическое развитие Беларуси»**. 22-23 октября 2009 г. Институт экономики НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-24-43. Факс.:284-07-16

Международная научная конференция **«Информационно-образовательные и воспитательные стратегии современного общества: национальный и глобальный контекст»**. 10 – 13 ноября 2009 г. Институт философии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-63. Факс.:284-29-25

Міжнародная навуковая канферэнцыя, прысвечаная 80-годдзю з дня ўтварэння Інстытута **«Беларуская мова ў культурнай і моўнай прасторы Славіі»**. 23–24 лістапада 2009 г. Інстытут мовы і літаратуры ім. Я Купалы і Я. Коласа НАН Беларусі. Тел./факс: (017) 284-18-85

Международная научно-практическая конференция **«Социальное знание и белорусское общество: к 20-летию институционализации белорусской социологии»**. 3-4 декабря 2009 г. Институт социологии НАН Беларуси. Тел.: (017) 284-18-65. Факс.:284-29-28



**ХРАНАЛОГІЯ ВАЖНЕЙШИХ ПАДЗЕЙ ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ  
УСТАНОВЫ «ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК  
БЕЛАРУСІ» У 2008 – 2009 ГАДАХ**

**15 сакавіка 2008 г.** адбылася сумесная з Мінскім епархіяльным упраўленнем Беларускага экзархата Рускай Праваслаўнай Царквы, Беларускам дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М.Танка, Камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама, Мінскім гарадскім дзяржаўным інстытутам павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў адукацыі маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Дабравэрны князь Канстанцін (Васіль) Астрожскі і яго час».

**18 сакавіка 2008 г.** падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве з Нацыянальным Полацкім гісторыка-культурным музеем-запаведнікам.

**22 сакавіка 2008 г.** у рэдакцыі газеты «Советская Белоруссия» адбыўся “круглы стол” «БНР: поверх барьеров» з удзелам супрацоўнікаў Інстытута гісторыі.

**24 сакавіка 2008 г.** на базе Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь пры ўдзеле актыва БРСМ і вучоных Інстытута гісторыі адбыўся “Круглы стол” па праблеме ўтварэння БНР.

**10 – 11 красавіка 2008 г.** адбылася сумесная з Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Я.Купалы, Гродзенскім гарадскім выканаўчым камітэтам, Гродзенскім гарадскім саветам дэпутатаў Міжнародная навуковая канферэнцыя «Гродно и гродненцы: девять веков истории» (к 880-летию города).

**22 красавіка 2008 г.** адбыўся Навуковы савет Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры», на якім заслугоўваліся справаздачы выканаўцаў за 1-ы кв. 2008 г.

**25 красавіка 2008 г.** адбылася сустрэча дырэкцыі Інстытута гісторыі з прадстаўнікамі расійскай гістарычнай навукі: Ішчанкам Віктарам Уладзіміравічам – намеснікам дырэктара па навуковай рабоце Інстытута ўсеагульнай гісторыі РАН, к.гіст.н.; Ржэзніўскім Алегам Аляксандравічам – навуковым кіраўніком Цэнтра гісторыі войн і геапалітыкі Інстытута ўсеагульнай гісторыі РАН, д.гіст.н.; Мягковым Міхаілам Юр’евічам – загадчыкам Цэнтра гісторыі войн і геапалітыкі Інстытута ўсеагульнай гісторыі РАН, д.гіст.н.; Нікіфаравым Юрыем Аляксандравічам – вучоным сакратаром Цэнтра гісторыі войн і геапалітыкі Інстытута ўсеагульнай гісторыі РАН, к.гіст.н. На сустрэчы абмяркоўваліся пытанні далейшага супрацоўніцтва ў рамках правядзення сумеснага праекта праз БРФФД і РФФД «1941 год: страна в огне».

**7 мая 2008 г.** адбылася сумесная з Беларускам дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М.Танка, Камітэтам па адукацыі Мінгарвыканкама і Мінскім гарадскім інстытутам развіцця адукацыі маладзёжная навукова-практычная канферэнцыя «Великая Отечественная война 1941 – 1945 годов в исторической памяти белорусского народа».

**7 мая 2008 г.** у Інстытуце гісторыі адбылася сустрэча з удзелам ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, адбыўся ўрачысты сход, прысвечаны Вялікай Парамозе савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне.

**14 мая 2008 г.** супрацоўнікі Інстытута гісторыі ўдзельнічалі ва ўрачыстасцях, прысвечаных 90-годдзю Сямязіўскай сярэдняй школы Капыльскага раёна, у якой вучыўся Герой Беларусі М.С.Высоцкі.

**16 мая 2008 г.** адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі палявых археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2007 г.».

**23 мая 2008 г.** у Інстытуце гісторыі адбылася сустрэча з прадстаўнікамі шведскай археалагічнай навукі Сабінай Стэн – выкладчыкам Готландскага універсітэта, доктарам астэалогіі, і Марыяй Врэтэмарк – кіраўнік аддзела археалогіі і культурных ландшафтаў Рэгіянальнага музея Вэйстэртланда, доктарам астэалогіі.

**23 – 24 мая 2008 г.** дэлегацыя Інстытута гісторыі НАН Беларусі на чале з намеснікам дырэктара па навуковай рабоце В.В.Даніловічам прыняла ўдзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Украинско-белорусские культурные связи: история и современность» у г. Нежын (Украіна), арганізаванай Нежынскім дзяржаўным універсітэтам імя Мікалая Гоголя.

**29 – 31 мая 2008 г.** адбылася сумесная з Міністэрствам спорта і турызма Рэспублікі Беларусь Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Из варяг в греки: историко-культурный транзит через Беларусь. Традиции и перспектива».

**9 – 10 чэрвеня 2008 г.** у Кішыньве (Малдова), адбылося пасяджэнне асацыяцыі дырэктароў Інстытутаў краін СНД. У ім прыняў удзел намеснік дырэктара па навуковай рабоце В.В.Даніловіч.

**11 – 18 чэрвеня 2008 г.** у г. Кішыньве (Малдова), адбылася летняя школа маладых гісторыкаў СНД на тэмы: «Власть и общество в истории: Геополитические изменения на постсоветском пространстве в конце XX – начале XXI вв.». У ёй прынялі ўдзел прадстаўнікі Інстытута гісторыі.

**25 – 26 чэрвеня 2008 г.** у Інстытуце гісторыі адбылася сумесная з Беларускім дзяржаўным універсітэтам, Беларускім дзяржаўным педагагічным універсітэтам імя М.Танка, Беларускай медыцынскай акадэміяй паслядыпломнай адукацыі Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Человек, общество, культура».

**1 ліпеня 2008 г.** адбыўся ўрачысты сход супрацоўнікаў, прысвечаны Дню Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.

**27 ліпеня 2008 г.** падпісаны дагавор аб супрацоўніцтве з Інстытутам гісторыі Польскай Акадэміі Навук.

**31 ліпеня – 1 жніўня 2008 г.** у Гомелі адбылася сумесная з Гомельскім абласным выканаўчым камітэтам, Пасольствам Расійскай Федэрацыі ў Рэспубліцы Беларусь, Гомельскім абласным музеем ваеннай славы Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Курская битва: события, значение, память».

**14 – 17 жніўня 2008 г.** Інстытут гісторыі прымаў дэлегацыю Упраўлення па навуцы, тэхналогіях і навакольнаму асяроддзю г. Ханой (Сацыялістычная Рэспубліка Вьетнам). Мэта супрацоўніцтва – стварэнне сумеснай беларуска-вьетнамскай ваеннай энцыклапедыі.

**18 жніўня 2008 г.** у рамках выканання сумеснага расійска-беларускага праекта праз БРФФД і РФФД «На путях индустриальной модернизации: сравнительный анализ процессов в России и Беларуси в XX веке» адбылася сустрэча дырэктара Інстытута гісторыі А.А.Кавалені з кіраўніком цэнтра Інстытута расійскай гісторыі РАН, д.гіст.н., прафесарам А.С.Сеняўскім.

**27 жніўня 2008 г.** сумесна з Інстытутам Расійскай гісторыі РАН адбыўся круглы стол «На путях индустриальной модернизации: сравнительный анализ процессов в России и Беларуси в XX веке».

**5 верасня 2008 г.** супрацоўнікі Інстытута гісторыі ўдзельнічалі ў Днях пісьмовасці ў г.Барысаве.

**2 кастрычніка 2008 г.** дырэктар Інстытута А.А.Каваленя і гал.наук.супр. П.Ф.Лысенка прымалі ўдзел у нарадзе ў г.Брэсце па пытанні ўключэння Брэсцкай крэпасці ў спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКА

**30 верасня – 3 кастрычніка 2008 г.** у г. Корасцені (Украіна) адбылася II Міжнародная археалагічная канферэнцыя «Древний Искоростень и славянские грады», у якой ад кіраўніцтва Інстытута гісторыі прыняла ўдзел загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства В.М. Ляўко.

**1 кастрычніка 2008 г.** заключаны дагавор аб супрацоўніцтве з Інстытутам археалогіі Нацыянальнай акадэміі навук Украіны.

**4 – 5 кастрычніка 2008 г.** адбылася сумесная з Магілёўскім абласным выканаўчым камітэтам, Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь, Магілёўскім дзяржаўным універсітэтам імя А.А.Кулешова Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Северная война 1700 – 1721 гг. и исторические судьбы Европы (к 300-летию со дня битвы при д. Лесная)».

**9 – 10 кастрычніка 2008 г.** адбылася сумесная з Гродзенскім дзяржаўным універсітэтам імя Я.Купалы Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Археалагічная спадчына заходніх рэгіёнаў Беларусі і суседніх тэрыторый: праблемы вывучэння, захавання і выкарыстання».

**20 – 25 кастрычніка 2008 г.** супрацоўнікі Інстытута гісторыі прынялі ўдзел у II (XVIII) Усерасійскім археалагічным з'ездзе (г. Суздаль), які праводзіўся Інстытутам археалогіі РАН, Інстытутам археалогіі і этнаграфіі СА РАН, Інстытутам гісторыі матэрыяльнай культуры РАН.

**22 – 23 кастрычніка 2008 г.** адбылася II Міжнародная навуковая канферэнцыя «Методология исследований истории Беларуси: проблемы, достижения, перспективы».

**23 кастрычніка 2008 г.** у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбыўся арганізаваны Інстытутам гісторыі Міжнародны круглы стол «1020-летие Крещения Руси в судьбах народов Беларуси, России и Украины» з удзелам Свяцейшага Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Алексія II і Мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, Патрыяршага Экзарха ўсяе Беларусі.

**30 – 31 кастрычніка 2008 г.** супрацоўнікі аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытут гісторыі прынялі ўдзел у навуковай канферэнцыі, прысвечанай 90-годдзю Віцебскага абласнога краязнаўчага музея (г. Віцебск).

**4 лістапада 2008 г.** у г.п. Мір адбыліся сумесныя з Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам VIII Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Карэліччына: людзі, падзеі, час».

**14 лістапада 2008 г.** сумесна з Упраўленнем справамi Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным паркам Белавежская пушча, Дзяржаўным камітэтам па навуцы і тэхналогіях Рэспублікі Беларусь адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беловежская пушча: от лесничества до национального парка».

**19 – 20 лістапада 2008 г.** у Інстытуце гісторыі прайшла Міжнародная навуковая канферэнцыя «Интеграционные процессы в истории стран Восточной Европы».

**24 лістапада 2008 г.** адбылася сустрэча дырэкцыі з прадстаўнікамі Дзяржаўнага інстытута ратаўнічай археалогіі Францыі. Мэта – правядзенне сумесных археалагічных даследаванняў у раёне пераправы Напалеонаўскай арміі праз р. Бярэзіна каля в. Студзёнка.

**25 лістапада 2008 г.** Інстытут гісторыі наведала дэлегацыя Упраўлення па навуцы, тэхналогіях і навакольнаму асяроддзю г. Ханой (Сацыялістычная Рэспубліка Вьетнам).

**26 – 27 лістапада 2008 г.** у Інстытуце гісторыі адбылася Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Археологическая наука: состояние, методология, перспективы (к 100-летию открытия Минского церковно-археологического музея)».

**3 – 5 снежня 2008 г.** у Інстытуце гісторыі адбылася сумесная з Акадэміяй паслядыпломнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, фондам Арніка «Помощь больным с радиоиндуцированным раком щетовидной железы», Беларускім дзяржаўным медыцынскім універсітэтам, 2-й Гарадской дзесячай клінічнай бальніцай, АА Беларускай камітэт «Дети Чернобыля», Гімназіяй № 20 г. Мінска XVI Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Экология человека в постчернобыльский период».

**18 снежня 2008 г.** у Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, адбылася арганізаваная Інстытутам гісторыі сумесна з Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь: этапы становления государственности (к 90-летию образования БССР)».

**24 снежня 2008 г.** у Інстытуце гісторыі адбылося пасяджэнне семінара «Воссоединение Беларуси в исторических судьбах белорусского народа».

**22 студзеня 2009 г.** нам. дырэктара па навуковай рабоце В.В. Даніловіч узнагароджаны Ганаровай Граматай НАН Беларусі «за комплекснае даследаванне дзейнасці маладзёжных арганізацый Заходняй Беларусі, выяўленне ролі беларускай моладзі ў сацыяльна-эканамічным і грамадска-палітычным жыцці Беларусі ў 20-30 гады XX стагоддзя».

**23 студзеня 2009 г.** Загадам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь № 47 дырэктар Інстытута гісторыі А.А.Каваленя ўведзены ў склад Прэзідыума НАН Беларусі.

**Студзень 2009 г.** выйшаў першы том «Вялікага гістарычнага атласа Беларусі», падрыхтаваны сумесна з Рэспубліканскім унітарным прадпрыемствам «Белкартаграфія» дзяржаўнага камітэта па маёмасці Рэспублікі Беларусь, Дэпартаментам па архівах і справаходству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь. Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены наступныя працы Інстытута: Галенчанка, Г.Я. Невядомыя і

малавядомыя помнікі духоўнай спадчыны і культурных сувязей Беларусі XV – сярэдзіны XVIIст. / Г.Я.Галенчанка. – Мінск: Беларуская навука, 2008 г. – 458 с.; Нарыс гісторыі беларускай дзяржаўнасці: XX стагоддзе / М.П.Касцюк і інш.; рэдкал.: А.А.Каваленя і інш.; НАН Беларусі, Інстытут гісторыі. – Мінск: Беларуская навука, 2008. – 615 с.

**5 лютага 2009 г.** рашэннем Бюро Прэзідыума НАН Беларусі № 10 дырэктар Інстытута гісторыі А.А.Каваленя прызначаны Акадэмікам-сакратаром АДДЗЯЛЕННЯ гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі.

**12 лютага 2009 г.** адбыўся Вучоны савет Інстытута, на якім былі заслуханы вынікі выканання ДКПНД «Гісторыя і культура» за 2008 год.

**24 лютага 2009 г.** адбыўся пашыраны Навуковы савет ДКПНД «Гісторыя і культура», на якім былі заслуханы справаздачы сувьканаўцаў ад Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за 2008 г.

**Люты 2009 г.** Выдавецтвам «Беларуская навука» выдадзены наступныя працы Інстытута: Крывашэй, Д.А. Нацыянальныя супольнасці Беларусі ў перыяд германскай акупацыі (чэрвень 1941 – ліпень 1944 г.) / Д.А.Крывашэй. – Мінск: Беларус. навука, 2009. – 198 с.; Трацяк, С.А. Брэсцкі мір і грамадска-палітычныя працэсы ў Беларусі: лістапад 1917 – студзень 1919 г. / С.А.Трацяк. – Мінск : Беларус. навука, 2009. – 208 с.; Археалогія Беларусі: каталог архіўных навуковых матэрыялаў (1924–2007). У 3 ч. Ч. 1. Каменны і бронзавы вякі / склад. В. У. Мядзведзева; навук. рэд. В. М. Ляўко. – Мінск : Беларус. навука, 2009. – 135 с.

**Люты 2009 г.** лаўрэатамі стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за 2008 г. сталі намеснік дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі па навуковай рабоце к.гіст.н., дактэнт В.В. Даніловіч і н.с. аддзела археалогіі сярэднявэковага перыяду к.гіст.н. В.І. Кошман.


**2 красавіка 2009 г.** Інстытут наведалі 160 удзельнікаў заключнага этапа Рэспубліканскай алімпіяды па гісторыі і грамадазнаўству сярод удзельнікаў школ, гімназій, ліцэяў, ПТВ і ССНУ.

**Красавік 2009 г.** лаўрэатам персанальнай надбаўкі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь за дасягненні ў навуцы за 2008 год стаў загадчык аддзела археалогіі першабытнага грамадства к.гіст.н. В.Л. Лакіза.

**23 – 24 красавіка 2009 г.** сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзены ІІ Міжнародныя Гальшанскія чытанні «Замкі і сядзібы Ашмяншчыны». З удзелам прадстаўнікоў Інстытута гісторыі ў в. Баруны адкрыты мемарыяльны знак на месцы гібелі ў гады Першай сусветнай вайны экіпажа бамбардзіроўшчыка № 16 «Ілья Муромец».

**7 мая 2009 г.** у Інстытуце гісторыі, з удзелам ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны, адбыўся ўрачысты сход, прысвечаны Вялікай Парамозе савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне.

Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай комплекснай праграмы навуковых даследаванняў на 2006 – 2010 гг. «Гісторыя беларускай нацыі, дзяржаўнасці і культуры» (навуковы кіраўнік праграмы – доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя).



ВЫДАНИ ДЗЯРЖАЎНАЙ НАВУКОВАЙ УСТАНОВЫ  
«ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ»



Калекцыя кніг Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі

Тираж 70 экз. Заказ 238.

Республиканское унитарное предприятие «Издательский дом «Беларуская навука».  
ЛИ № 02330/0131569 от 11.05.2006. Ул. Ф. Скорины, 40, 220141, г. Минск.

Отпечатано в РУП «Издательский дом «Беларуская навука».

